

Думалі пра будучыню

Мая зямля. Мая айчына. Мая Беларусь. Гэта першае, што ўражвае, калі чытаеш пра беларускія лёсі людзей родам з Беласточчыны або з ёю звязаных доўгімі гадамі жыцця ці захаплення ў ХХ стагоддзі. Сяргей Чыгрын, друкуючы на страницах „Нівы” свае нарысы, дорыць нашай гісторыі і культуры невялікі ўрывак штодзённай працы, зробленай на карысць Бацькаўшчыны незвычайнімі асобамі. У пропанаваным ім выданні ратуе ад забыцця падляшска-беларускі ланцуг невядомых шырэйшаму колу чытачоў дзеячаў. Аўтар — збіральник і захавальнік памяці беларускіх прозвішчаў і імён Сямятыцкай, Гайнаўскай, Бельскай, Беластроцкай, Гарадоцкай, Крынкаўскай, Сакольскай, Дуброўскай зямель.

Выдадзеная Програмнай радай тыднёвіка „Ніва” книга не прэтэндуе на навукова-даследчую працу. Наша мэта — заінспіраваць да хвіліны раздуму над складанымі беларускімі шляхамі і выбарамі ў мінульым стагоддзі. Выбарамі ў цяні чужых беларускай справе інтэрэсаў. А дзеля іх у пастаяннай грамадзянскай беларуска-беларускай вайне ставалі часта насупраць сябе аднавяскоўцы, аднасямейнікі, сябры. Цяпер ляжаць яны пад рознымі крыжамі, раскінутымі па ўсім свеце, у вядомых і забытых магілах. Кнішка — маленькая спроба сплациць перад імі наш доўг і абавязак памятаць пра роднае. Проста хочацца верыць, што на працягу найбліжэйшага часу беларускімі навуковымі інстытутамі ў Польшчы і Беларусі будзе распрацавана праграма па падрыхтоўцы біябібліяграфічнага слоўніка беларусаў Падляшской зямлі. Гэта зямля, яе дзееці і нашчадкі вартыя такога выдання.

Пры нагодзе сардэчна дзякуем спадарыні Вользе Грыцук з Канады за фінансавую дапамогу пры выданні гэтай кнігі і за яе цёплыя слова ў адрас аўтара і рэдакцыі „Нівы”.

Яўген ВАЛА